

„МАЛЕНЬКІ“ ЧАЛАВЕК

«... чула прыслухоўца да голасу мас, да голасу радавых членаў партыі, да голасу тан званых «маленькіх» людзей...»
(З заключнага слова таварыша Сталіна на Пленуме ЦК ВКП(б).)

У адзін з асенніх дзён паўночна-заходніх раёнаў чалавек. Нічога ён атэдаў невялікай пакой, пі паме тут пачынаў жыць. Дзяўчына тэлеграфістка, вельмі прыгожая і пазні кліткам, заўважыла, што ў такі час мала хто ходзіць сюды, а яна падукала: «жыць, у яго што-небудзь спешна».

— Ды ў мяне тут маленькае... — перагучым голасам сказаў увайшоўшы і тут жа дастаў з верхняй кішэці чорнае чыгуначнае шпікоў невялікую паперку, складзеную ў чатыры часткі. Аспарожна разгарнуў яе і паклаў на стол.

Дзяўчына ўпоўгалася чытала адрас тэлеграма: «Масква... Крамль... адзілена паглядзець на аўтара, і хутка падлічыць лік слоў».

Масноўны станцыяны рабочыя сустрапіны гэтага чалавека, навука называюць у ім маладога аглядчыка-аўтаматчыка на крыжовага вагонага пупітка Аляксандра Каласоўскага.

У пошта ён ішоў дамоў крыву ўхваляваны. Унутры пайшла паезд, што ў Маскву звернуць увагу на яго сігнал. «А добра было-б толькі самому сказаць усё», — думаў ён і ў паміці перабраў апошніх пазіці станцыі.

Першае сутыкка з майстрам Корсунам адбылася летам, калі выйшлі ў поезд № 988 хворы вагон з паласнай расорай. Брыгада аглядчыкаў настаявала перад дзяўчынай на станцыі, каб адправілі гэты вагон. Рантам на платформе з'явіўся Корсун.

— Ніч тут могуць быць іярочені! Рамантаваць у саставе, — грымным голасам загадаў ён.

Але аб гэтым і гутары не магло быць. Не было ні расор, ні падшыпкі. Убачыўшы хістаючы брыгады, майстар пайшоў у сабе і прыкінуў на ўсёе голас кампаніі: «Давы ходу», і даў сігнал для адпраўлення.

— А вы вон з пупі! — агрынуўся Корсун на аглядчыкаў. Аднак, брыгада, каб уладваць Каласоўскага, не адступала. Поезд спыніў, адправілі вагон і праз 4 гадзіны яго поўнашю адрамантавалі.

Навечар Каласоўскага выклікалі да майстра і перадалі, што ён пераводзіцца на пайшоў пасаду, малодшым сесарам. Замынуўся крыву аўтаматчыка. Але ўсё-ж духам не падаў. Прабаваў скардзіцца ў некаторае станцыяны арганізацыі, але ўсюды абцякалі, аддавалі на заўтра.

У літомадзе мінулага года ў газеце «Меласпорожнік Белорусіі» з'явілася заметка Каласоўскага «Крыву аўтаматчыка». На заўтра-ж, учары, аўтара выклікалі да Корсуна на допыт. Прызнавальным дэманштрываць позіраць майстар як-бы халоду напэці ўдэр сваіму праціўніку на месцы.

— Ты пісаў? — не падмыкачы вачэй а газетцы, Корсун у році скардзіцца дэманштраваў сваёе падлачалества.

— Вадаль каб будзець пісаць, загадні са мною. Аб гэтым я напішу абвэржэньне.

Каласоўскі, піюча не адказаўшы, вышоў на вуліцу. Ён ведаў, што цяпер на яго пасыліцца ўсялякія нягоды. Але гэта не спыніла яго настаяла актыўнага рабара.

На яго вачэй тварыліся такіе туюсныя справы! Кожны дзень майстар адпраўляў на маршуткіны саставы хворыя вагоны, папрамаючы аўтары і крушаніны. Корсун браў хабары ад учотчыны Гайкоўскай, ад рабочых Сіргейчыла, Хельчыкага, прысвоўваў харажыны грошы, прысвоўваў на работу п'яны. Аб усём тым Каласоўскі напісаў у газетцы «Гудок». Матэрыял паслаў на рассядванне.

Аляксандр Каласоўскі рана ўвайшоў у жыццё. Віяграфія яго дарожі выцячалі. Сын пэцістэпага чыгуначніка, сесар-самалучка, ён гораха захлапцэцца аўтаматчыкай справы.

Самым радасным гомсэм у яго сям'і з'яўляецца паштальён. Аляксандр вядзе вялікую перапіску з радасным газет і часопіс, вышывае спецыяльную тэхнічную літаратуру на паштывішню сваёй кваліфікацыі.

Каласоўскі пі кіраўнік гуртка, пі лектар, пі тэлопр, але ён адчувае аднаваць са вучоў сваіх таварышоў — амальчых, аглядчыкаў, сесарыў. У сваёй бібліятэцы вядзе ім кнігі, а з аравоты п'яне, як усюды, 18 чалавек ён ахапіў індывідуальнай вучобай.

Вывучыўшы вышпуючыя влігу «Тэхнічым аўтаматчыкаў-вагончыкаў», ён не пісаў палі рад новых прамаоў. З кіраўніцтва вагоннай службы Наркмага шляхоў зносіў яго паказалі, што ўсе заўвагі будзець улічаны пры перавяданні кніжкі.

Аляксандр Каласоўскі на майстар, на брыгадзір; у яго намя раіраічных пацірагоў. Ён вышывае «маленькі» чалавек. І. ТУРАЦКІ.

Ст. Брычаў.

Дзякую, ДАРАГІ ТАВАРЫШ СТАЛІН!

Не магу без хвалання выказаць Вам, дарэгі таварыш Сталін, сваю шчырую падзяку за Вашы клопаты аб нас — савецкіх маладзёж, за наша шчаслівае і радаснае жыццё.

Я матка 7 дзяцей. Я адна з многіх савецкіх жанчын, якія атрымліваюць ад дзяржавы дапамогу на шматсямейнасці.

Часта ўспамінаюцца мне цяжкае жыццё ў стары час. Не ведала я тады шчасця, не мела ніякіх правоў.

А цяпер у краіне Сталінскай Канстытуцыі, пры каласным дадзе я пачала жыць поўназначнае жыццё. Дзеці мае вучацца ў школах. Сама працую ў калгасе, чытаю газеты, вывучаю Сталінскую Канстытуцыю. Дзеці мае выхоўваюцца ў духу адданасці савецкай уладзе.

Уся мая сям'я ад усяго сэрца шчыра дзякуе Вам, таварыш Сталін. Мой хлопчык Віця часта ўгладзецца ў Ваш партрэт і вельмі таварыш: «Дзякую дарэгому таварышу Сталіну за шчаслівае дзяцінства».

Інча раз дзякую за шчаслівае жыццё, якое мы заваявалі пад Вашым кіраўніцтвам, таварыш Сталін. Жадаю Вам здароўя і доўга, доўга жыць.

Нахай жыве савецкая ўлада ва ўсім свеце!

Інахай жыве наша славянская камуністычная партыя і наш правядыр, наш родны бацька таварыш Сталін!

ЖУНОЎСКАЯ СЦЕПАНИДА ЕМЕЛЬЯНАВА.
Калгас імя 13 гадарыні Настрычніцкай рэвалюцыі, Заслаўскага раёна.

РАДАСНА СУСТРАКАЮ СВЯТА

Міжнароднае пралетарскае свята — Першае маі, а адначасна не ўпершыню. Памітаю Першае маі 1905 года. Працаваў я тады скарэар на зборні сунаў у Вадзівістоку. Пыжэка было жыццё.

Напавала жорсткае эксплуатацыя. Зарабкі былі зусім нізкімі, — у дзень я зарабляў якіх-небудзь 15 копеек. Першае мая мн не вышлі на работу. Асноўны агуны забастоўкі былі: даоў самозаржаў, за 8-гадзінны рабочы дзень! Жорсткае раправілася паліцыя з арганізаванай забастоўкі. Многіх рабочых саслалі на катаргу, некаторых расстралялі.

У такіх жудасных умовах прыходзілася равой святаваць Першае мая.

Вось чаму так радасна сустрацаць Першае мая ў нашай вільняй краіне, дзе з працяклым самозаржаўем і панаваннем буржуазіі і памешчыкаў пакончана назаўсёды. Наша вільняй партыя, любімы правядыр народаў таварыш Сталін вядзе рабочы клас усё да новых і болейшых перамог.

Хоп мне ўжо 57 год, але я сабе ацываю як ніколі бадырым. Гэта бадыраці ад таго, што жыць у шчаслівае сталінскае эпоху, калі аб чалавечы пельца, пабытоўкуе вільяношца камуністычная партыя і наш геніяльны правядыр народаў таварыш Сталін. Імпэрыянае жыццё даляба ад ранейшага, як даляба зямля ад сонца.

У мяне 5 дзяцей. Усе яны шчаслівы. Старадэйная мая дачка Лёна зараэ прадуце бухгалтарам. Сын Шура, камсомолец, вучыцца на курсах аўтаблэкпрофшычыкаў. Дзея дачкі Вара і Оля вучацца ў школе, піонеркі. Самы мейшы сын Дзін халіць у дзятчыны сал. Жывым культуры і аможна. Усёго ў нас дастаткова. Да пралетарскага свята я добра абставаў сваю кватэру, купіў калупу і ішную мабляу.

У такой радаснай і шчаслівай абстаноўцы я буду праводзіць свята Першае мая.

ІСАН БАЛАНЕНА.
Мясцовае сталінбудуельніцкага заводу імя Кірава.

Саво адданасць савецкай радзіме, партыі Лёніна — Сталіна калгасная моладзь і дарослыя калгаснікі выказваюць словымі пэсі Аляксандра Пракоф'ева:

«І за эту страну мы под грохот орудий
Встанем, с моря и с небов грозны,
Потому что, когда стали счастливы люди,
То отнять это счастье нельзя».

Н. ВІШНЕУСКІ.



Выдатнікі бабвой і пайшоўнай вучобы баіцы Н-скага чырвонасцяжнага палка на тактычных вучэннях. НА ЗДЫМКУ: чырвонаярэйцы Баюка і Васілеў у дасоры.

ВЯСНА НА ГРАІІЦЫ

Пасля цёплага навальнічнага дажджу асабіва арка выбілісуда вясновае сонца. Яго праменні вясёлкамі зайграў і вярельках вады на маладой нявышчынай воку асмітнічэй зелянівае сенажалей, на маладых узгорках зямных пасеваў. Ажыўшае лес, калгасныя сады. Яны напоўніліся вясёлым хвалючымі спевам і гучыш. На вясойкіх берагах, што растуць паабалал шырокага гасцінца, каля шпалюцін павуча пачебучы ішкі. Каля пахучых воцкаў верболоз ажыўлена гудуць пчолаы. За вёскай пасейца багатае вясновае стада.

Вясна... Так і хочацца сказаць словымі Нерасова: «Цісе, гудзе вясёлы шум, вясёлы шум, вясёлы шум...»

І сарадуць, вясной на калгасных палях вельмі многа рэчышчага дэлаваго шуму. На полі кіпіць дружная работа. Сяўба — гарачая пара ў калгасе. У гэту сугучную каму вясёны гудэў урываюцца роўны гурткі працуючых на полі трактароў. Малей пачынае біцца сэрца, малей спіскаюць вытоўбу ружы пагранічыка.

Тут граіцы... Вясна на граіцы мае свае асаблівасці, свае кантрасты. Там, за вадучым дротам, тасмама вясна, тасмама зелянівае сенажалей, але там піца, як на моцках. На вузкіх сляпых палосках аднолька залупаюць зямлю аднагонымі пугамі селяне. Далей цягучца жасіны павойка зямлі. Работы на іх ідзе крыву плавей, але гэта жывасць гучыцца, яна патрымавацца бёзвумі пашыкі прынаціш.

Мы сядзім у хале калгасніка Кімянтоўча Гургора з самага будынка ў Заслаўскім раёне калгас «Польныя». На стале стаіць пэціфон. Камсомолец арганізатар брыгады, яна-ж лепшая ўвельніца калгаснага хора Юлія Неспаровіч з хваляваннем расказвае, як яны ў мінулым годзе выступалі калгасным хорам у Крамлі, дзе сядзеў іх таварыш Сталін.

Юлія расказвае, як удзельнікі хора кажэтыўна складалі частушкі, як прадуце харавы гурток, які з 12 чалавек вырастаў да 50. Новае калгаснае, радаснае жыццё парадзіла і новае жыццерадасны калгасныя пэсі і частушкі, якія хор зараэ і спявае, абудыла калгаснікаў да творчасці і вяселіцы. У калгасе шырока развіта мастацкая самадзейнасць. Апрача харавога гуртка ёсць тапчавальны, музычны, 2 драматычны гурткі.

Центр калгасе прадаўжае з сабе культурны гарадок. Тут ёсць дом сацукультуры, партыйны кабінет з багатай бібліятэкай, пантовае аддзяленне, каліюная сярэдняя школа, добра абстававаны калгасны стадыён, ашчадная каса, прасторная кантора калгасе, чымоты і светлы сельмаг. Як замочка і культура стаў жыць калгаснік, можна меркаваць хаця-б на вільяму пошты калгаснікаў на хображасныя тавары ў сельмагу; на расту ўгладзе ў ашчадкасе, які на 25 красавіка г. т. акалаті 17.443 р. 50 к. У калгасе цяжка знайсці такіе дзеі, дзе не вышывалася адна, дзе, а то і больш газет і журналоў. Многія калгаснікі маюць свае вядошныя, а ў 22 калгаснікаў ёсць уласныя радыёапаратуры.

У раёне калгас «Польныя» ставіцца сваёй дабротымі калгасным будынкамі і пародзітай жыццёвай.

У 12 палычотных брыгадах калгасе ёсць 8 добра абстававаных ланцаў (з раздзельнай, ноечым і парымі аддзяленнямі). Адырга 6 чырвоных куткоў, якія зараэ радыёапаратуры. У калгасе ёсць свой медыцынскі пункт, хата-радыёлія і т. д. Нават сама будынка будыць калгасе, якія амыраці воль на працягу апошніх год, і то цяжка перацічыць.

І ўсё гэта вырастае і так пільна распе на месцы гаротных а пакрытыміміс у мінулым дзяткімі вёсак «Пухлякі» — таму, што адгалоду пухлі людзі, «Галаваць» — таму, што неадладоўшы дзеці расці з разбухчымі жывотамі і прамерна вылікімі галовамі, «Кісэлі», «Агары» і т. д. У вёсках, дзе калісны ад пакаданы і ронных хвароб вельмі многа паірада дзяткі, дзе новае дзіць ў самі вельяныя з'яўляюцца лішнімі рэбам, прасячым халеба, толькі за мінулы год нарадзілася 73 новых, моцных савецкіх грамадзян.

ВЫДАТНАЯ СІМФОНІЯ ЖЫВОГА СОЦЫЯЛІЗМА

Першае маі 1937 года Савецкая краіна пахвоўдзіць вынік соцыялістычнаму будаўніцтву, барацьбе савецкага народу за камунізм.

І ў гэтай барацьбе, у гэтым будаўніцтве перапісаны год — іржака, своеасабіва і вільянае веха.

1937 год — першы год соцыялістычнай Сталінскай Канстытуцыі. СССР — самая амадарытачная краіна, якую калі-небудзь ведала сусветная гісторыя. Канстытуцыя СССР зафіксавала, замацавала законам стварэнні соцыялістычнага парадка, перапошчы соцыялістычны лад грамадства. У СССР у асноўным пабудавана соцыялізм — першая фаза камунізма. На аснове Канстытуцыі савецкае грамадства ідзе наперад да асабнай моты прапоўнага і змагаюцца чалавечаста, да камунізма.

У 1937 годзе заваяшавіца і перавыконвацца другі пільнавоы план соцыялістычнага рэканструктыўнага народнай гаспадаркі і соцыялістычнага ператварэння савецкага грамадства.

Прыводзяць сімфонія жывога соцыялізма тупеша ў выніках завяршасмага пільноцітця.

СССР цэбра заняў другое месца ў свеце і першае месца ў Еўропе па аб'ёму прамаісловай прадукцыі. Соцыялістычная краіна — мацнейшая прамаісловае дзяржава ў свеце, — такі непахісны вынік пераможнага руху большавіцкай рэканструктыўнай народнай гаспадаркі.

СССР стаў краінай металічнай. Яшчэ ў мінулым годзе Савецкі Саюз па ўзроўню вытворчасці металаў ступаў першае месца ў Еўропе і Германіі. Але ўжо ў тым-жа ў 1936 годзе СССР моцна займаў першае месца ў Еўропе на спамываным метала, вадмога абгаўнаўшы Германію.

У 1937 годзе, давеўшы вытворчасці чыгуны, стаў і пракаду да ўзроўню плана — 20 мля. тон у год стаў, 15,6 мля. тон пракаду — мы выйшлі на першае месца ў Еўропе і на вятворчасці метала.

У 1932 годзе ўся прамаісловае прадукцыя складала 43,3 мля. рублёў. У 1937 годзе яна павышана скалаці 103 мля. рублёў, на 10,3 мля. рублёў больш, чым прадуцтважана планам другой пільноцітця. Скачок такіх рамераў — павяшчэнне прадукцыі — ЗПА ажыццяўляў 21 год.

Я. КРОНРАД

Англія — 50 год, Германія — 34 гады і павяшчэнне хутка развіваўшыся капіталістычнай краіне, утупіўшай пазней ішых на пільна капіталістычнага развіцця — Японія патрабавалася больш чым 20 год, каб пахвоўдзіць сваю працуючыю за 5 год.

Ітак, 20—50 г. для свету капіталізма і 5 год для свету соцыялізма — такое гістарычнае мярццэ творчых сіл двух грамадства-эканамічных фармацый, двух гістарычных спосабаў вятворчасці — капіталістычнага і соцыялістычнага.

103 мля. прадукцыі! 565 мля. тон гуртаў, перавозчыны чыгуначкай! 6 ільн. 600 мля. пудоў абрамакага халеба! 32,5 мля. рублёў капіталісных укладанняў! 34,8 мля. рублёў увольных у эксплуатацыю асноўных фондаў, асноўнага «капітала», краіны! 131 мля. рублёў абароту савецкага галдыа! 78,3 мля. рублёў фонд зароботнай платы! Такія лічбы 1937 года!

Што прыцяпа за гэтымі лічбамі аб'ёму ў ўзроўню народнай гаспадаркі ў 1937 годзе?

Набудавана і ў поўную сілу расквітцэла ловад, соцыялістычная эканоміка.

К мяну першай пільноці былі створаны многія галіны прамаісловаці. СССР ператварыўся з аграрнай і індустрыяльнай краінай. Але даляба было да завяршэння рэканструктыўнай народнай гаспадаркі.

У гады першай пільноці і ў першыя гады другой ад агульнага ўзроўню народнай гаспадаркі рэзка аставаў чыгуначны транспарт пайшоў угору і перамог поўнашю адставае. Выкананне плана 1937 года будзе азначачь па чыгуначнаму транспарту высокае перавыкананне заданай другой пільноці.

У гіданцім росце грамадскага багацця Савецкай краіны — вынік валькіх перамог савецкай эканомікі.

Асноўныя фонды народнай гаспадаркі — гадоўна, асноўная частка грамадскага багацця ў 1937 годзе раўнялася амаль 170 мля. рублёў. У мюга разоў выраста разведанасць савецкіх непраў, і СССР па на-

будуаўніцтва, вятворчасць паравозаў, вагонаў, машын для горнай прамаісловаці, для галін лёгкай прамаісловаці. Поўнай рэканструкцыі падвержаны хімічнае машынабудуаўніцтва, матэрыялабудуаўніцтва, абаронныя галіны машынабудуаўніцтва і т. д.

Магутнае савецкае машынабудуаўніцтва — вядучая галіна рэканструктыўнага ўсёй народнай гаспадаркі. Ператварыліся ўсе ішыны галіны цяжкай і лёгкай індустрыі. Алававы і энергетычныя галіны — вугальная, нафтавая, электрастанцыі. Па вятворчасці электраэнергіі мы вышлі на адно з першых месцаў у свеце. Непанаваны савецкая хімія, вятворчасць будаўнічых матэрыялаў. Хутка развіваўся ўсе галіны тэкстыльнай, скурапа-абутковай і харчовай прамаісловаці.

Сельскагаспадарчая вятворчасць індустрыялізаваўна. Калгаснік узароен магутнымі машынамі і энергетыкай. Трактарны парк на пачатку 1937 года складаў 8,2 мля. конексі сіл. У 1937 годзе да гонскага парка прыбавілася яшчэ 1,8 мля. конексі сіл. Імліва ўзнаімаецца ўзельная вага механізацыі ўсёх асноўных сельскагаспадарчых прамаіс.

Улічэнне аграрнацікі, соцыялістычная механізацыя сельскай гаспадаркі, арганізацыя і канцэнтраванае ажыццяўленне сельскагаспадарчых работ забеспечыць уздым ураджайнасці, намячаны планам 1937 года. А гэта будзе азначачь вышчэнне другога пільнавога плана на важнейшаму якаснаму паказальніку арганізацыі ўсёго сельскагаспадарчага прамаіс.

У гады першай пільноці і ў першыя гады другой ад агульнага ўзроўню народнай гаспадаркі рэзка аставаў чыгуначны транспарт пайшоў угору і перамог поўнашю адставае. Выкананне плана 1937 года будзе азначачь па чыгуначнаму транспарту высокае перавыкананне заданай другой пільноці.

У гіданцім росце грамадскага багацця Савецкай краіны — вынік валькіх перамог савецкай эканомікі.

Асноўныя фонды народнай гаспадаркі — гадоўна, асноўная частка грамадскага багацця ў 1937 годзе раўнялася амаль 170 мля. рублёў. У мюга разоў выраста разведанасць савецкіх непраў, і СССР па на-

туральных багаццях стаць цяпер у раззе самых багатых краін свету. Запасы жалезнай руды складоўце 6.919 мля. тон, каменнага вугалю — 1.140.394 мля. тон, нафты — 3.190 мля. тон, баксітаў — 21.607 тыс. тон.^{*)}

Народны мадох у 1936 годзе дасягнуў 83 мля. рублёў, замест 21 мля. у 1913 і 25 мля. у 1928 г.

Культурны ўзровень і матэрыяльны дабрабыт прапоўных нас СССР імліва ўзнаімаецца ўверх. Другая пільноціка азнаімавалася ўвядзеннем усеагульнай абавязковай адукацыі дзяткі. У 1937 годзе лік вучняў у школах дасягнуў 30 мля. чалавек. Пралетарскае рэвалюцыя і будаўніцтва соцыялізма ўладарна патрабавалі стварэння кадрар спецыялістаў усіх галін народнай гаспадаркі з радоў рабочага класа і селянства: лік студэнтаў ў вышэйшых навучальных установах у 1936 годзе дасягнуў 502 тыс. чалавек; у 1914—1915 г. у вышэйшых школах было 124,7 тыс. чалавек.

За 1924—1935 г. у Савецкай краіне атрымала пачатковую адукацыю 23,8 мля. чалавек, сярэнюю адукацыю — 8,8 мля. і вышэйшую адукацыю — 422 тыс. чалавек.

Бурна развіваўся савецкі друк, асабіва пэцізы. Тэатр, кіно, адукац. выстаўкі, лекцыі — моцна ўвайшлі ў быт найшпярэйшых народных мас. Народны мадох пільна ўзнаімаецца да культуры і ведаў, да актыўнага, творчага ўдзелу ў будаўніцтве соцыялізма.

Аснова ўздыму культуры — у наўчальных і пастаянным росце матэрыяльнага ўзроўню жыцця. У 1928 годзе фонд зароботнай платы ўсёх рабочых і служачых складаў 32,7 мля. рублёў, а ў 1937 годзе ён дасягне 78,3 мля. рублёў. Хутка павышчавіцца спажыванне прамаісловай і харчовай тавараў. Валькае жыллёва-коммунальнае будаўніцтва дазволіць палыпшаць жыллёвыя ўмовы працоўных. Рост нараджальнасці, зніжэнне смертнасці, ліквідацыя эпідэмічных захворванняў, палыпшэнне фізічных даных насельніцтва — усё гэта вядучыя паказальнікі палыпшэння ўмоў быру і росту культуры насельніцтва.

Пры вельзіршых поспехах асаваення тэхнікі ў гады пільноціка іспытна ўвядзваліся ў народную гаспадарку новыя машыны і прыборы.

Данія аб запасах прыводзіцца па ўсёх катэгорыях:

A+B+C1+C2.

ся ў народную гаспадарку новыя машыны і прыборы працоўных. У сярэднім за першую пільноціку вожны год ўлічэцца на 3,5 мільёна чалавек новых рабочых і служачых. За 1933—1935 г. штогоднае павышчэнне — больш паўтара мільёна чалавек, у 1936 годзе — больш мільёна чалавек. Агульнае колькасць рабочых і служачых у 1937 годзе складе 26,3 мля. чалавек, замест 11,4 мля. у 1913 г.



Канал Москва-Волга. НА ЗДЫМКУ: вид Карамышевской плотины снизу.

Фото Ф. Кислова.

ВЯЛІКАЯ БУДОЎЛЯ ДРУГОЙ ПЯЦГОДКІ

Тры літары — «МВС» — Масква-Волгабуд. Так называлася гіганцкая будоўля другой сталінскай пяцігодкі і буйнейшае ў свеце гідратэхнічнае будаўніцтва. Канал створан. На ім у гэтыя веснавыя дні плыве флотацыя прыгожых, белых, як лебедзі, суднаў. Выгляд, які разглядаецца над кармой, упрыгожана літарай «МВ», што азначае: «Масква-Волга». Літара «С» стаяла ў сваім часе. Але ў гісторыі астанеша Масква-Волгабуд, як асталіся ўсім памятна Волгабуд, Днепрабуд, Беламорбуд.

Кожная з гэтых будоўляў, як ішпанская вежа, адзначае велічыню індустрыяльнага поспеху нашай краіны. У гэтыя дні малядуць рэспубліку спіскала калёна кантрольваючых баня і інтэрвенгаў. Ленін загадаў: «Будаваць Волгабуд». Партыя і рабочы клас адной рукой грамілі беларудзейскія пошчаты, а другой закладвалі фундамент сацыялістычнай эканоміі. Убога была тэхніка, з якой большасць выступілі супроць шматгоднага Волгава. Але Волгабуд бмў рашучым звыком ленінскага плана ГОЭЛРО, і Волгабуд гідрэлектрастанцыя была пабудавана.

Іншаю была Днепроўская будоўля, у бетонных грамадах якой увасоблен веліч першай сталінскай пяцігодкі. Тут кірка і рыдлёўка, якія адыгрывалі рашучую ролю ў дні Волгабуду, уступілі месца экскаватару, транспарціру, паўдзёмнаму крану.

Стварыўшы Беламорска-Валжыйскі канал імя Сталіна, наша краіна паказала ўсёму свету, як далёка пашулі мы наперад у тэхнічна-эканамічных адносінах.

Магавуўшы Волгаў і Днепро, злучыўшы Белае і Балтыйскае моры, большымі ўздымаў за Волгу, Рэканструкцыя Волгі — гэтай царыцы рок, пачалася з Маскоўска-Волжскага канала. Будоўля, ласойная нашым дзямі! Будоўля, паказваючая высокі ўзровень сацыялістычнай вытворчасці і велізарную індустрыяльную магутнасць сацыялістычнай краіны. Волгабуд — Днепрабуд — Беламорбуд. Звяно гэтага дзеньца — канал Волга-Масква ў некалькі раз пераважае ласаванія будоўляў па сваім маштабе.

Агульная аб'ём работ на канале вялікоўна астраміячымі лічбамі. Канал Волга-Масква — гэта звышні Беламорбуд па змяненнях і сен Беламорбуду па бетонных работах. Будоўлі вынілі, перабуудзілі ў месца на звышні 203 кіламетраў будоўляў. 3.112 тысяч кубаметраў бетону ўкладзена ў 240 велікіх добрах гідратэхнічных будаванняў канала.

Для загатоўкі асмакратэрыяў будоўлі высокі лес на плошчы ў 25 тысяч гектараў. Ён атрымаў магчымасць працаваць у адружэнні лясных балот і тэляў, людзі пракалі 700 кіламетраў шасейных і грунтовых дарог. Агульная працягласць чыгуначных ліній, пракаладзеных на будаўніцтве, складала 125 кіламетраў.

На канале ўзнікі будоўлі, вымятыя не толькі з пункту гледжання гідратэхнікі. Кіраванне пласмамі, насосныя станцыі, гідрэлектрастанцыі, аварыйныя і заграджальныя варты прадэляна механізацыя. Чалавек напісае кропку на публіцы кіравання, і варты, кожная створкая якіх важыць 600 тон, паслужыла раскоўваюца, адыгрываючы шпях вады. Навіск кропкі — і на дню гіганцкай бетоннай каробі пласма пачынае апусканьня шматтонныя сегментныя вятворы. У пласма ўваходзіць караван сталевых барж. На гідрэлектрастанцыях канала не будзе рабочых — усё станцыі будуць кіравана аўтаматычна, на адлегласці.

І ўсё гэта дзіўная тэхніка створана, пабудавана на нашых саветскіх заводах.

Краіна добра ўзброіла будоўляў. Перамогі народнай гаспадаркі, рост сацыялістычнай індустрыі забяспечылі будаўніцтву ўсе неабходныя механізмы. Велізарны экскаватары парк — 170 машын, 275 трактараў, 161 паравоз, 190 гіраманітраў, 32 лакамабілі, 105 паравых катлоў, 330 транспарціраў, 320 электрарварачных апаратаў, 5,750 электратрактараў.

Інжынеры, якія будавалі Волгабуду кіраваўцамі, расказваючы, як вялікая была патрэба ў метале. Будоўлі канал Волга-Масква краіна дала 50 з лішнім тысяч тон металакаструктурнага і 150 тысяч тон метала-праекту. Патрэбы будаўніцтва ў металіках былі вялікія: патрабавалася 760 тысяч квадратных метраў шпяха, 5 тысяч тон шпяху, каля 30 тысяч тон газавых, чыгуначных і жалезных трубаў, 6 тысяч тон металічнага шпяху і шп. і шп. Усё дала будаўнікам наша сацыялістычная прамысловасць.

І вось ён створан, гэты канал, беззакорны па тэхніцы, найпрыгажэйшы па афармленню, канал, упрыгожаны кветкамі, фантанамі, паркамі, скверамі, скульптурнымі групамі. Канал, які не ведае роўных.

На каналу праз гіганцкі Іванькаўскі вадасбор, справядліва названы «Маскоўскім морам», адырнуўся вольны шлях на гора Каспій. Вольны дарога ад Масквы да Ленінграда, дзякуючы каналу, скарачаецца

на 1100 кіламетраў. Шлях ад Масквы да Горькага па новай вольнай магістралі стаў карцей на 140 кіламетраў. Па канале Масква-Волга з поўдня пойдзе хлеб і вугаль, а Каспій — рыба і нафта, з поўначы — руды, лес і будаўнічы камені.

Велізарныя аб'ёмы работ ставяць канал на першае месца сярод сучасных гідратэхнічных пабудов не толькі нашага Саюза, але і ўсёму свету.

З усіх каналаў капіталістычных краін, у параўнанне з нашым новым каналом могуць ісці толькі два сусветныя каналы-гіганты — Суэцкі і Панамскі.

Але Суэцкі канал, пры вялікай адлегласці праходзіць па роўнай мясцовасці, без пласмаў, без вялікіх будоўляў і па тэхніцы вельмі прымітыўны для таго, каб ставіць у адым раз з механізацыяй каналам Волга-Масква.

Астаецца азіяні — Панамскі канал. Па размерах панамскага азіяні канал Волга-Масква ў два разы менш Панамскага, але затое па даўжыні выкапаната рашчыла больш.

На Панамскім канале толькі 4 пласмы. На нашым канале іх 10, з якіх 3 бетонныя.

На Панамскім канале 6 плавільных пласмаў, па нашым — 11 адынарных. На канале Волга-Масква — 5 вялікіх насосных станцыяў, якія капаваюцца за суткі больш поўнаўрава вятраў вады. На Панамскім канале такіх станцыяў няма. Але галоўнае, што адзінае наш канал — гэта незвычайна тэмпы яго адыпнўвання.

Петрыя Суэцкага канала налічвае стагоддзі. Шматгадова будаўніцтва Панамскага канала суправаджаўся скандальнымі спекуляцыямі, крадзяжамі, хабарамі. Пры гэтым былі забудзены тысячы чалавечых жыццяў.

І ў тым і ў другім выпадку будаўнікі каналаў праславілі чыста камерцыйнымі і ваяннымі мэтай.

Канал Волга-Масква пабудаван за чатыры гады. Гэты будавалі саветскія людзі. Ён пабудаван для таго, каб лепш, аручней, рашаней выдасі саветскім людзям на саветскай зямлі.

Намыўць па каналу красавіцы-чэлаховіцы. На вышпях дзея літары — М. В. З горадзім сочым мы за паходам першага каравана судноў на нованабудаванай раце. Першага мал караван пайшоў за сцен Каспія. Мы салотым будаўнікам канала і вітаем іх з перамогай.

М. МІХАЙЛАУ.

г. Дзмітраў.

АБ УЗНАГОРОДЖАННІ ЧЛЕНА РЭДКАЛЕГІ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ТАВ. МЕХЛІСА Л. З.

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР пастанаўляе:

У сувязі з 25-годдзем газеты «Правда» узнагародзіць члена рэдакцыйнай калегі газеты тав. МЕХЛІСА Л. З. ордэнам Леніна.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **М. КАЛІНІН.**

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **І. АКУЛАУ.**

Масква, Крамль, 26 красавіка 1937 г.

УЗНАГОРОДЖАННЕ РАБОТНІКА ДРУКАРНІ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ІМ. СТАЛІНА

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе ў сувязі з 25-годдзем газеты «Правда» узнагародзіць лепшых рабочых-стаханавцаў і кадровай друкарні газеты «Правда» імя Сталіна.

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга узнагароджаны: дырэктар друкарні Семёнаў, начальнік эксплуатацыйнай часткі Шыў, метражнік Бабанік, рэдакцыйны Царэў, памочнік начальніка стэрэаграфічнага цеха Капчэаў, памочнік начальніка па бэрнага цеха Платонаў, работніца асяродка ісаева, лінацішчыца Зімін, Сушын і Чагінін.

Ордэнам «Знак Почета» узнагароджаны памочнік начальніка эксплуатацыйнай часткі Нінаеаў, начальнік ратацыйнага цеха Савін, ратацыйны Музымін, стэрэаграф Водзяхін, электрамашініст Баршоў.

АДКРЫўСА ВІ ПЛЕНУМ ВІСЕС

Два с лішнім гады Прэзідыум Усеазаўнага Цэнтральнага Саюза прафесіянальных саюзаў не абраў пленуму ВІСЕС. 28 красавіка ў перапоўненай зале Палаца прэсы адкрыўся VI пленум ВІСЕС. Сакратар ВІСЕС тав. Швернік выступіў з дакладам аб справядлівах прафограну ў сувязі з выбарамі апошніх.

Ад імя прэзідыума ВІСЕС тав. Швернік унёс на пленум пастанавы прапанавы:

— Для большага ўмацавання самастойнасці і павышэння патрыячнай адказнасці цэнтральных камітэтаў саюзаў ліквідаваць саветы прафсаюзаў у раянах, абласнях, краях і рэспубліках. Прапанава гэта супрацьстаіа аднаўдзеным амыласіямі ўстаў замі.

— Для прымянення шпрыхі між рабочымі і служачымі да вырашэння ўсіх пытанняў сацыяльнага стахавання, арганізаваць пры фабрыках-заводах прадпрымстваў і ўстаўноў з лікам працуючых звыш 300 чалавек саветы сацыяльнага страхавання.

— Арганізаваць сетку шпях і курсоў для перадыржчых і павышэння кваліфікацыі прафесіянальных кадраў.

— Правесці выбары ўсіх прафсаюзных органаў звыш дзевяціх з поўным захаваннем ўсіх прынаптаў прафсаюзнай імакарнацыі пры закрытцы (тайным) прапрыемствах і ўставах прапавесці з 1 чэрвеня па 15 ліпеня, абласныя канферэнцыі і рэспубліканскія з'езды саюзаў — з 15 ліпеня па 15 верасня і ўсеазаўна з'езд прафсаюзаў СССР склікаць 1 кастрычніка 1937 года.

На пленуме ВІСЕС пракутаў сакратар ІК ВІП(б) тав. А. А. Андрэаў.

(БЕЛТА).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

(Згодна паведамленням ТАСС з Парыжа і Лондана)

ПАНУЧНЫ ФРОНТ

Увечары 27 красавіка было апублікавана афіцыйнае паведамленне баскскага ўрада, у якім гаворыцца, што наступленне мяцежнікаў у раёне Дуранго (на паўднёвым ўсход ад Більбаа) адбіта. Прымастоўлена працоўнае мяцежнікаў з раёна Эўбарэ ў напрамак на Уэбарэжа.

Згодна паведамленням лонданскіх газет з Більбаа, рэспубліканскія адбілі атакі мяцежнікаў у раёнах Эларкэ, Абандыа і Бэрыа. Баскскія войскі ўмацоўваюць свае пазіцыі ў сектары Эўбарэ.

Па біскайскім фронце 27 красавіка мяцежнікі, не будучы падтрыманы авіянай ітэрвенгаў, ады не маглі рабыць сваіх палётаў а-а дрэнава падор'я, вымушаны былі сцінуць свае атакі па рэспубліканскія пазіцыі ў раёне Дуранго (на паўднёвым ўсход ад Більбаа). У сектары Маркіна некалькі атрадаў мяцежнікаў імянуўся прапавіць у бліжэйшыя тыдні рэспубліканцаў, адык рэспубліканскія войскі сустралі іх кулямётна-ружэйным агнём і прымуслі ўцякаць.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

Як перадае агенства Гаўас з Мадрыда, у афіцыйным паведамленні штаба рэспубліканскай арміі цэнтральнага фронту гаворыцца:

«Бамбардыроўка Мадрыда прадаўжаецца. У сектары Карабанчэа рэспубліканскія войскі адбілі ў праціўніка групу дамоў. У сектары Лас Павас (на паўночны ўсход ад Мадрыда) паніск рэспубліканскія войскі на пазіцыі мяцежнікаў узмацнілі. Мяцежнікі эвакуіруюць вёску Лас Павас. У ішых сектарах не адзначаецца нічога значнага».

БАМБАРДЫРОўКА МАДРЫДА

МАДРЫД, 28 красавіка. (БЕЛТА). Авіацэрберыска бамбардыроўка Мадрыда мяцежнікамі прадаўжаецца. 27 красавіка ў 6 гадзін раніцы і ў 10 гадзін раніцы мяцежнікамі выпушчана каля 100 снарадаў буйнага калібра. У 16 гадзін бамбардыроўка аднавілася і на працягу двух гадзін мяцежнікамі выпушчан 41 снарад. Колькасць афр яшчэ не вывяслена.

АРАГОНСКІ ФРОНТ

Згодна паведамленням англіскага друку, рэспубліканскія войскі адбілі ў сектары Таруаля атакі мяцежнікаў, якія імянуўся вярнуць страчаныя пазіцыі. Мяцежнікі страцілі 500 чалавек.

Заява главы баскскага ўрада

ПАРЫЖ, 29 красавіка. (БЕЛТА). Глава ўрада краіны баскаў Агірэ зрабіў наступную заяву: «Абурачы цішым мяцежнікаў, якія паліць нашы гарады, прымушае мяне ўзяць перад усім светам голас праствоты. Я сывяржаю, што на працягу трыох з паловай гадзін германскія самалёты з неапісвамай ярасцю бамбардыравалі бэаабаронанае грамадзянскае насельніцтва гістарычнага горада Герніка, абстраляваючы з кулямётнаў жанчын і дзяцей, страціўшых роум ад страху».

Я зварачаюся да цывілізаванага свету з пытаннем, ці дапусціць ён вышчэнене народу, галоўным клопатам якога была заўсёды абарона свабоды і дэмакратыі, сімвалам якіх на працягу стагоддзяў служыў Герніка. Я хачу верыць, што народы ўсёго свету прыдуць на дапамогу 300 тыс. жанчын і дзяцей, якія пачер шукалі прытулку ў Більбаа. Для мужчын мы не патрабуем перамоў, бо непахісна воля абараніць свабоду народа дае нам сілы пайсці на ўсе афры».

Франко пратэстуе

ЛОНДАН (сталіна Агтэй), 28 красавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рейтэр, прадстаўніч генерала Франка заявіў англійскаму паслу ў Іспаніі вуюны пратэст супроць канваіравання англійскіх гандлёвых суднаў і супроць таго, што англійскі ваянік «Файрбрэйк» 23 красавіка ўвайшоў у трохкілювую зону. Паводле слоў

агенства, абодва гэтыя сывяржэнні адхіляюцца англійскімі ўладамі.

ПЕРАД 1 МАЯ ЗА РУБЯКОМ

ВЕНА (сталіна Аўстрыя), 29 красавіка. (БЕЛТА). Дзень 1-га Мая сывудае ў Аўстрыі з афіцыйнымі святам у годар Аўстрыі з афіцыйнымі канвентуамі. На фашыскай «самоўольнай канвентуамі» ў гэты дзень праводзіцца асобна паліцыйскія меры з мэтай не дапусціць рэвалюцыйных перамяненняў дэмакратыі і сходаў. За апошнія дні арыштавана шпач комуністаў.

Комуністычная партыя Аўстрыі сумесна з рэвалюцыйнай сацыялістычнай і неаадынальнымі «вольнымі прафсаюзамі» ады Сапандора рабочы-металург Вістар Сальвадор Ад імя белгійскай дэлегацыі выступіў тав. Жуль Х'юп. З Негаролаа крэспрас дэлегацы выехалі ў Маскву.

ПРЫЕЗД ЗАМЕЖНЫХ РАБОЧЫХ ДЭЛЕГАЦЫЯ

НІГАРЭЛАЕ, 29 красавіка. (Спец. нар. «Звездзі»). Сёння з зааранцы на першым адынак імя Масквы прыехалі рабочыя дэлегацы замежных краін. Прыбылі: 6 дэлегатаў працуючых краін Баскаў (Іспанія), 5 прадстаўнікоў рабочых Бельгіі, 2 французскі, адзін нідэрландскі і адзін дэлегат працуючых Люксембурга.

Прыехавшых віталі піонеры негарельскай школы. Ад імя баскскіх дэлегатаў выступіў кіраўнік ўзброенай абароны горада Сапандора рабочы-металург Вістар Сальвадор Ад імя белгійскай дэлегацыі выступіў тав. Жуль Х'юп. З Негаролаа крэспрас дэлегацы выехалі ў Маскву.

Б. КАМАЯУ.

У ТЭАТРАХ І КІНО

БЕЛТА-1 — 30/IV—абан. № 96 — Платон Кроч, 1/У — абан. № 97 — Платон Кроч, 2/У — абан. № 98 — Зыцкевіч Кіцка, 3/У — абан. № 99 — Каніаўска дачка. ДЗЕД ОДНІЯ І НАДСТА — 1/У — абан. № 27 — Букіна Овечка, 2/У — абан. № 28 — Рыгаляк, 3/У — абан. № 29 — Канька-Гарбуш. ЧЫРВАНЫЯ ЗОРКА — Пярэня капанне. ПРОЛЕТАРЫЯТ — Назар Сталіна. ІТЭРАЦЫОНАЛ — Апошняе пов. СІАТРАК — Шпэр. ДЗІЯЧЫ КІНОТЭАТР — Том Совер.

ЗА МІР, СУПРОЦЬ ФАШЫЗМА І ВАЙНЫ

Ф. ШПІГЕЛЬ

Ваіны аглад рэвалюцыйных сіл міжнароднага пралетарыята мае ў гэтым годзе асабліва важнае значэнне. Увесь свет жыць у атмасферы напружанасці і трыпоты. Крывавы фашызм, працуючы сваю гістарычна-вяміную пагобелю, імякнаша дзп бой народным масам, прабуе з лапамогай лотага тэрору ўтрымаць уладу ўнутры сваіх краін і з дапамогай захватніцкіх войн запыраць сваё панаванне ў тых краях, дзе яшчэ існуе буржуазная дэмакратыя.

«Фашызм — гэта тэрарыстычная палітыка канцэлістаў і памешчыкаў супроць рабочых і сялян. Фашызм — гэта захватніцкая ваіна. Фашызм — гэта нашкоўванне народнаў азій на другата», (3 першамайскіх лозунгаў ІК ВІП(б)).

Фашызм прапавяе сваю крывавую запуду не толькі да цыталаў сусветнага пралетарыята — да квітнечнага Саветаў Саюза, адыраюча зараз вайны Сталінскай Кавітэцыйнай; — ён імякнаша вадзень яро на народныя масы буржуазна-дэмакратычных краін.

Фашысцкія ваджакі рашучаць, што яны жыцьцём на вулкане, што ўлада іх трымаецца па астрыі шпяха. Яны бачаць для сябе адзіны ратункаў у ваянных авантюрах, у гвалтоўніцкіх захватах чужых тэрыторый, у забядаванні ішых народаў.

На вачах усяго свету японская ваяпольна захаванія велізарнай тэрыторыі Кітая і прадаўжае захватнаць адну кітайскую правінцыю за другата.

На вачах усяго свету італьянскі фашызм заваршыў разбойніцкі напад на абісінскі народ і «пераногшы» з дапамогай авіяцыйных бомб і аружных газав, агалясці стваранне фашыскай італьянскай імперыі.

На вачах усяго свету гітлераўскі фашызм дзпн гіганцкага маштабу, разрывае азіяні міжнародна дагавор за другата, арганізуе пачыць ў сусветных краях, вядзе бандыцкую імверсійную работу ў дзсятках дзяржаваў, выкарыстоўваючы для гэтага, у прымацнасці, сваіх псёў — агітцыйных

бандаўтаў — кантравольных трацістаў і праых адыччэпаў.

На вачах усяго свету, нарэшце, Фашысцкая Італія і гітлераўская Германія вядуць зачынуваю ваіну супроць германічэна іспанскага народу, бачаць у гэтай ваіне пахрытоўны этап да войн зачэрва большага размаху.

Ніколі яшчэ на міжнароднай арэне не былі так дакладна адрэзаны сілы ваіны. Японская ваяніччына вядзе падрыўную і правакандыіную работу на граніцах вялікага Саветаў Саюза. Яе «дэагаты» ў басконіях пісаных адырота прапаведуюць напад на Краіну Саветаў і распавяваюць анытэты агадчых авіяцыйнастаў брэдзавымі знаямі «японскай Сібіры» і «японскага Прымор'я».

Перакалючыся з сваімі саваянікамі, Гітлеры і Гебелсы агадлаваюць неабходнасць захвату Саветаў Украіны, Каўказа і ішых неважычых тэрыторый вялікай саветскай краіны. Адыра тракейскія адыключны паміж сабою дагавор, які паз вілаз «барыбары супроць Комінтерна» мае сваёй мэтай ваясны саюз двух найбольш агрэсіўных імперыялістычных краін для нападу на Саветскі Саюз, а таксама і на ішых дзяржавы.

Трэці партыёр у гэтай адыччэнай гульні — фашысцкая Італія адыкладае за час свая вайтлэйшых супрацьстаў з германскім імперыялізмам. Як паслужыны сабачка, паліцэна яна на павалу ў берлінскай дыпламатыі, паслужыла паўтараўшчэ ўсе адыччэныя вымыслы Гебелсы і ІК.

Дыпламатыя агрэсараў развівае шпяхую энэргію. Італія ўдаецца заключыць адыччэны дагавор з Югаславіяй, дагавор, якім яна прабуе ўварваць Мадру Антанту. Бельгія паз напісае германскі дыпламаты агадлавае свая «нейтралітэт» і тым самым фактыч-

на выпадзе з абарончай сістэмай захочэ-еўрапейскіх дзяржаваў. Яны патрэбы расказваюць, што гэты «нейтралітэт» адыкрыць паўночныя дэпартаменты Францыі для новага германскага ўварвання і дае магчымасць гітлераўскай авіяцыі заваршыць напад на Вялікабрытанію.

Каміаваўр гітлераўскага фашызма, польскі міністр замежных спраў Бек несілі на Еўропу, ажыпнўваючы заныні сваіх берлінскіх і рымскіх нахнічэлаў.

Але адыччэная агрэсіўная работа фашызма підзе не мае настолькі яркага характэра, як у Іспаніі. «Хоч развіцця ўсіх капіталістычных краін у бліжэйшым будучым у многім будзе залежаць ад зыхоту барыбары іспанскага народу з фашысцкімі гвалтоўнікамі» (Г. Дзмітраў). У сваёй барыбары супроць іспанскага народу фашысцкая Італія і гітлераўская Германія паставілі перад сабою дзельна ішчыя мэты. Яны імянуцца выйсці ў тыл Французскай рэспублікі. Яны імянуцца ўзяць на прыпад важнейшых марскіх шляхі, зьяваваючы Англію з яе калоніямі і дзіміціямі.

Якая сіла можа і павінаа быць прапавістаўлена крывавому фашызму — прыгавяцкую і экспалататару мас, паліцэлашчу павыш сусветнай бойны?

Яшчэ VII Кангрэс Комінтерна ўказаў на тую адыччэную ў сене сілу, акая можа перагарыці шлях фашызму. Гэта — уварваньне сацыяльнае і эканамічнае законадаўчае ўрада. Фашысцкія ліі, перапоўняючы на пудзельнае існаванне, робяць тысячы правакандыі і прадаўжаюць патаемна ўварывацца, каб развадзць у Францыі грамадзянскую ваіну. Але аб'яўлены працэсары і народны фронт Францыі вырае у такую магутную сілу, акая з поспехам адыб'е напад фашызма, ады толькі ён адыччэна імя адыччэна.

Найбольш яркі прыклад сілы і значнага адынага і народнага фронты мы бачым у Іспаніі. Германскія іспанскія народныя супроць сабе не толькі візарны бадзё адыччэнага фашызма, але і сілы двух мацнейшых фашысцкіх мілітарыстычных дзяржаваў Еўропы. Тым не менш, ужо дзе-

слыа. Гэта толькі ўрач, які абавіраецца на партыі, уваходзячы ў народны фронт. Тым не менш, і гэты ўрач дзбасць ўжо вядомых поспехаў у адыры фашызму, у аблаччэнні эканамічнага і сацы